

ВОБРАЗЫ-СІМВАЛЫ КВЕТАК  
У ВЕГЕТАЦЫЙНЫМ КОДЗЕ  
БЕЛАРУСКАЙ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ

У артыкуле на матэрыяле беларускіх народных песень даследуюцца раслінныя сімвалы вегетацыйнага кода вясельнай абраданасці. Барвінак, васілёк (валошка), кракос, лілея, рамонак, рута, чырвоны мак, кветкі каліны, кветкі яблыні – гэтыя прадстаўнікі расліннага свету Беларусі ўсебакова пададзены ў паэтычных радках вясельных песень, якія гучалі на працыту некалькіх стагоддзяў ва ўсіх кутках краіны. Узгадкі пра ўказаныя расліны ў народных песнях маюць глыбока сімвалічнае і велізарнае сэнсавае значэнне. Вясельныя песні, створаныя нашымі далёкімі продкамі, ярка і выразна раскрываюць змест максімальна абагульненых вобразаў-сімвалаў, якія існуюць у свядомасці чалавека.

**Ключавыя слова:** абрац, барвінак, валошка, вегетацыйны код, вобраз-сімвал, вяселле, жаніх, каханне, кветкі каліны, лілея, нявеста, раслінныя сімвалы, рута, чырвоны мак.

В статье на материале белорусских народных песен исследуются растительные символы вегетационного кода свадебной обрядности. Барвинок, василек, камелия, лилия, ромашка, рута, красный мак, цветы калины, цветы яблони – эти представители растительного мира Беларуси всесторонне рассматриваются в поэтических строках свадебных песен, которые звучали на протяжении нескольких столетий во всех уголках страны. Упоминания об указанных растениях в народных песнях имеют глубокое символическое и огромное смысловое значение. Свадебные песни, созданные нашими далекими предками, ярко и выразительно раскрывают содержание максимально обобщенных образов-символов, которые существуют в сознании человека.

**Ключевые слова:** обряд, барвинок, василек, вегетационный код, образ-символ, свадьба, жених, любовь, цветы калины, лилия, невеста, растительные символы, рута, красный мак.

In the article on the materials of Belarusian folk songs are investigated vegetable growing code symbols wedding ceremonies. Periwinkle, cornflower, camellia, lily, daisy, rue, red poppy flowers Viburnum, apple – these representatives of flora Belarus fully considered in the poetic line of wedding songs that sounded for several centuries in all parts of the country. Mention of these plants in folk songs have deep symbolic and great meaning. Wedding songs created by our ancestors, bright and impressively reveal the contents of the most generalized images and symbols that exist in the human mind.

**Keywords:** rite, Periwinkle, cornflower, vegetation code image-symbol, wedding, groom, love, flowers, viburnum, lily, bride, plant symbols, rue, red poppy.

Кветкі, жывыя і штучныя, створаныя ўмелымі мастачкамі з паперы, заўсёды суправаджалі ўдзельнікаў беларускай вясельнай абрааднасці. На кожным этапе шлюбных урачыстасцяў кветкі абавязкова прысутнічалі і адыгрывалі сваю асаблівую ролю вобраза-сімвала, падкрэсліваючы важнасць і адказнасць таго ці іншага рытуальнага дзеяння. З дауніх часоў амаль паўсядна ў беларускіх вёсках існаваў звычай, згодна з якім бацькі надзялялі дарослую дачку невялікім кавалкам глебы, часцей за ёсё перад сядзібай, на якім яна садзіла свой «садочак», вырошчвала кветкі і расліны, неабходныя для будучых шлюбных абраадаў. Па трапней заўвазе даследчыка фольклору Т. В. Валодзінай, «для традыцыйнай сімволікі наогул характэрна падзяленне прыроднай прасторы на культурную і дзікую, а сярод іх мікрапростора саду – уласна дзяячая» [12, с. 15].

Фактычны матэрыял беларускіх народных песень паказвае, што першыя вершаваныя спевы дзяўчыны, дасягнуўшай шлюбнага ўзросту, прысвечаны саду, роднай бацькавай хаце, любым бацькам: «Пад аконцам садочак, / Там Марынка хадзіла, / **Зёлачкі** палівала, / Цяжанька ўздыхала: / – Мне вас болей не паліці, / З вас вяночак мне не звіці. / Звіюць дзевачкі

*вяночак / З рутачкі, з лялеечкі, / З галубой панерачкій*» [5, с. 217].

Калі дзяўчына развітваецца з родным домам, сваім любым садочкам і дарагімі сэрцу кветкамі, якія сама расціла і песьціла, яна звязртаеца да кожнай з іх паасобку: «– Ой, *рутка* мая дробная, зялёная, / Ужо мне больш з цябе вянкоў не віци, / Вянкоў не віци, іх не насіці. / Адну гэтую ночку пераначаваці. / Заўтра раненька пакланюсь нізенька / Свайму баценьку за гадаванне, / Сваёй маценцы за прыгожае ўбранне, / А браточкам – за пачытанне» [2, с. 293].

Любімымі кветкамі дзяўчыны для ўпрыгожвання яе вясельнага вяночка лічыліся, як сведчаць тэксты абрарадавых песен беларускага вяселля, *рута, ружа, мірта і лілея* (лялея):

Млода Ядзечка дзевак збірала.  
Сабраўшы, у радочак садзіла.  
– Пасядзьце, дзевачкі, у рад,  
А я маладзенъка паміж вас,  
Скланю я галоўку ніжэй вас.

Звіце мне вяночак з трох квят:  
Першая квятачка – ружачка,  
Другая квятачка – міртачка  
Трэцяя квятачка – лялея,  
Каб па мне матуля родная  
памлела

[5, с. 208].

Кветкі суправаджаюць нявесту на працягу кожнага вясельнага рытуальнага дзеяння, пачынаючы з дзяўчоніка ў Зборную суботу, у вечар напярэдадні вянчання, і да вясельнага застолля.

Адным з галоўных атрыбутаў вясельнага ўбрання нявесты з'яўляецца яе *вянок* (*вяночак, венчык*), які «спрадвеку сімвалізаваў у народнай свядомасці дзявоцкую прыгажосць і некранутасць» [13, с. 256]. Вяночак, што ўпрыгожваў галаву нявесты падчас вяселля, рабілі сяброўкі або маці нявесты з жывых ці папяровых кветак, кветак яблыні, вішні, грушы, руты, барвінку, сіняга баравога васілька (валошкі), а таксама кветак і гронак ягад каліны: «*Тая калінка неічаслівая: /*

*Стала цвіцеці – дзеўкі ламаці... / Дзеўкі ламалі – вянкі звівалі...*» [9, с. 140]. Адбывалася гэта ў Зборную суботу, калі дзяўчыны збіраліся ў хаце маладой для «развітання» з яе дзявоцкім жыццём:

Ой, прыйшлі дзевачкі, прыйшлі, Да не руту-мяту шчыпаци, Да ў дзевачкі праўды пытаці: – Да дзевачка, наша сястрыца, – Да скажы нам праўданьку: – З чаго табе вянок віці? – Да дзевачкі, мае сястрыцы, – Ці вы самі не знаеце	Што ў мяне пытаеце? Ўсялякія красці рвіце, Мне, маладой, да вянок віце: Да і з руты, і з мяты, І з шалвеі, і з лялеі, Да і з жоўтага кракосу Да ў маю да ў русу косу
--	--

[5, с. 214].

Асабліва пранікнёныя слова гучаць у песнях Зборнай суботы, якія сяброўкі прысвячалі нявесце-сіраце:

Зборная субота настала, Ганначка дзевачак збірала. Ганначка дзевачак збірала, Сабраўшы, ў радочак саджала. Сама села вышэй, вышэй усіх, Скланіла галоўку ніжэй усіх. Коскамі зямельку пакрыла,	Слёзачкамі лыжкі абмыла. Ёсць яе радзімка на свеце, Ўся яе галоўка у цвеце. Ўся яе галоўка ў вяночку, Ўся яе радзімка ў радочку. Ўся яе галоўка у цвеце, Нет яе матулькі на свеце
--	---

[2, с. 291].

Маладую, стройную, русавалосую, блакітнавокую дзяўчыну-прыгажуню ў вершаваных радках песень на кожным этапе шлюбных урачыстасцяў параўноўвалі з кветкай, якая толькі што распусцілася. «Кветка, – лічыць А. В. Гура, – гэта і сама дзяўчына-нявеста» [11, с. 686]. Часцей за ўсё вясельныя песні атаясамліваюць маладую прыгожую нявесту з квітнеючай ружай. Не выпадкова таму сімвалам велічальных песен амаль паўсядна на Беларусі з'яўляецца *чырвоная ружа*:

### **Чырвоная ружа**

Блізка тыну стаяла  
Ды на тын галлё клала,  
Красою красавала,  
Расою ападала.

### **Маладая дзевачка**

Да шлюбу прыбіралася,  
Расою умывалася,  
Лісточкам выціралася...  
[2, с. 294].

Калі вяселле ладзілася непагоднай восеньскай парой або зімовай сцюжай, сяброўкі нявесты спляталі ёй вясельны вяночак з кветак руты, якую збіралі і захоўвалі ў спецыяльным сковішчы. Дзяяўчына бывала вельмі задаволена, калі нават у зіму яе любая кветкі не згубіліся і ёсць магчымасць упрыгожыць імі яе вясельны вяночак: «*Былі лютыя марозы, / Не змарозілі мне рожы. / Пусціла квеці пад клеці, / Зялёны лісток пад масток / Маладзенъкай Верачцы на вянок*» [5, с. 217].

Квітнеючыя расліны, дрэвы, кветкі – кампаненты дэндралагічнага і вегетацыйнага кодаў беларускай вясельнай абрааднасці – даволі часта ўзгадваюцца выкананіцамі народных песень у спевах пра *вільцэ*, або *ёлачку*, жаніха і нявесты. Распаўсюджанае па ўсіх кутках краіны вясельнае дрэўца мае глыбінны сэнс, паколькі сімвалізуе з’яўленне ў хуткім часе ў маладых першынца. Не выпадкова вясельнае *вільцэ* трэба было рабіць выключна з галінак пладовага дрэва ці расліны: яблыні, груши, вішні, каліны; упрыгожвалі яго жывымі кветкамі або кветкамі з паперы, гронкамі ягад каліны:

Да ўсе мы лугі выхадзілі,  
Да ўсю мы каліну выламалі;  
Не мусілі дзевачцы ёлкі звіць  
Да з руты, з мяты, з яліны,  
Да з чырвонае каліны –  
Ўсё з чырвонае каліны.

А вілі мы **ёлачку** на сяле,  
Паставілі ў татачкі на стале,  
Так наша ёлка настале,  
Як золат персцень на руцэ;  
Так нашу ёлачку шануюць,  
Як золат персцень шаруюць  
[1, с. 147].

У якасці вясельнага вельца, ці ёлкі нявесты, часцей за ўсё выкарыстоўвалася каліна ад галінак да кветак і гронак

чырвоных ягад, паколькі гэтая расліна ўяўляе сабою поўны цыкл плоднасці – ад кветак белага колеру вясною да прыгожых гронаў чырвоных ягад восенню. Ягады каліны запаслівыя гаспадыні збираюць і беражліва захоўваюць да свята вяселля, якое можа адбыцца ў зімовы час:

- Галенка малада, дзе цвяты брала,
- Што цвяты ад дажджу не збуялі,
- Што яны ад марозаў не павялі?  
Галенка малада, хто цвяты паліваў твае?
- Галенка малада, хто цвятоў даглядаў тваіх?
- Палівала, дзевачкі, родная мамка
- Даглядала, дзевачкі, сама малада.
- Галенка, хто цвяты пашчыпаў твае?
- Пашчыпаў, дзевачкі, міленкі мой, Штодзянёк да мяне прыходзячы,
- Па аднаму цвяточку прыносячы [5, с. 221].

Дзяўчына на выданне ў велічальных песнях, што выконваліся ў дзельнікамі вясельных абрарадавых дзеянняў, амаль заўсёды паўставала ў вобразе красуні чырвонай ружы, а маладзіца – у выглядзе ружы, якая вянне, засыхае. Спевакі падкрэсліваюць у песенных радках дзявочую чысціню, цнатлівасць нявесты, калі ўжываюць у сваіх песнях слова: *дзявочая краса, красота*. Нярэдка нявеста супастаўляецца ў тэкстах вясельных песень з замужній жанчынай:

Засвяціў залаты вянок  
У дзевачкі на галовачцы,  
Да на яе русай касе,  
На дзявоцкай красе.  
Да дзявоцкая краса –  
Як пятровая раса,

А кабецкая краса –  
Як калінка на марозе:  
Будні дзень на рабоце,  
А святы дзень на грызоце.  
Будні дзень наробыша,  
А святы дзень наплачашся,  
Сваёй мамкі наклічаашся  
[6, с. 427].

Напярэдадні шлюбу маладая горка плача ад думкі, што хутка прыйдзеца развітаца са сваёй русай касой і дзявоцкай красой, таму што дзяўчына павінна перайсці ў жаночы стан, калі дзявочы вяночак, не панасіўшы зусім нядоўга, неабходна будзе змяніць на жаночы чапец: «*Вышила Ганнухна за вароцечка, / Пад калінаю стала. / Вышила малада-маладзенькая, / Пад чырвонаю стала. / Ручкі згарнула, цяжка ўздыхнула, / Сільнененька заплакала... / Я жалую русае касы, / Дзявоцкае красы. / Дзе дзевачкі граюць, коскамі махаюць, – / Там мяне не прымаюць. / А дзе малодачкі суму сумуюць, – / Там мяне патрабуюць» [6, с. 450–451].*

Песенныя радкі нагадваюць пра цесную ўзаемную сувязь, якая існуе паміж кветкамі-часткамі вегетацыінага кода беларускай вясельнай абрааднасці, дзявочымі сімваламі (*краса, покраса, русая коса*) і наяўнасцю ў дзяўчыны-нявесты цноты. Сяброўкі і дружкі звенчанай дзяўчыны співаюць ад яе імя: «...Ой, толькі мне жаль русае касы / Да дзявоцкае красы. / Дзевачкі ідуць, вяночкі ўюць, / А я свой развіваю – / То па красачцы, то па ветачцы / На бакі раскідаю. / Што найлучшия, найкраснейшия, – / Міхалачку на шапачку» [6, с. 451].

Пасля першай шлюбнай ночы песні параўноўваюць нявесту з сарванай кветкай, часцей за ўсё зноў жа з чырвонай ружай. А потым у песнях апавядaeaца пра паступовае засыханне сарванай кветкі, што асацыруеца ў традыцыйным народным уяўленні з цяжкім жыццём маладзіцы ў замужжы.

Даволі часта, выкананыя песьні пераходзяць да матываў спынення перыяду цвіцення кветак, дрэў і раслін. Адбываеца гэта таму, што дзяўчына ў хуткім часе пакідае родную хату бацькоў і свой любімы садочак і будзе жыць на чужой старонцы. Перад tym, як назаўсёды пакінуць родны дом, дзяўчына развітваеца з садам, звяртаеца да бацькоў і сябровак з просьбай даглядаць яе кветкі, паліваць іх, весці праполку, каб збавіць квітнеючы сад ад пустазелля: «*Хто цябе, садзе мой, паліваць будзіць, / Ад цёмнай начанькі ўкрываць будзіць? /*

*Прыкажу зелен саду свайму бацюшку: / – Уставай, бацюшка,  
ранёшанька, / Палівай зелен сад часценька, / То раннімі, то  
вячэрнімі зарамі, / Потам таго гаручымі слязамі» [8, с. 66].*

Нявеста, якая пасля абранныя шлюбу змяніла дзявоочы стан на жаночы, параённоўваецца ў *народных песнях*, прысвеченых рытуальным дзеянням, са скошанымі раслінамі і кветкамі або з кветкамі, якія шчыплюць: «*Дзяўчо хадзіла. / Руту ічыпала / Ў садзе нясмела...*»; «...*Вышаў Яська з расою, / Скасіў Рутаньку касою...*» [5, с. 222 ].

Белая чароўныя кветкі яблыні ў вясельных песнях беларусаў з'яўляюцца сімвалам дзяўчыны-прыгажуні, якая ў хуткім часе збіраецца да вянца, тады як плады яблыні – спелыя, сакавітыя, румяныя – сімвалізуюць плоднасць маладзіцы ў шлюбе:

### **Залатая яблынка**

Паміж яблыняк стаіць  
І лісточкай не роніць,  
**І яблычкаў** не плодзіць.  
– Не вялелі мне сады  
Ні лісточкай раніці,  
Ні яблычкаў пладзіці.  
Маладая дзевачка  
Паміж дзевачак стаіць,  
У руках хустачку дзяржыць

*Ні галовачкі не клоніць,  
Ні слёзачку не роніць.  
– Не вялеў мне малойчык  
Ні галоўкі кланіці,  
Ні слёзачку раніці,  
Ды вялеў мне малойчык  
Весялюсенькай быці  
У тым дворы, дзе я расла,  
І ў другім, куды пайшла*  
[8, с. 68].

Сімволіка прадаўжэння роду дакладна праяўляецца падчас вясельнага застолля ў велічальных песнях, у якіх віншаваліся маладыя з пажаданнямі: *здароўя, як у дуба, ичасця, усялякага дабрабыту і добрых дзетак:*

Дарую жыто спопочки,  
Каб у кожным куточку  
Было по сыночку

А посерод хаты  
Седзелі дзеўчаты [10, с. 216].

Працэс змены сацыяльнага стану нявесты, які адбываецца пасля шлюбу ў сувязі з tym, што дзяўчына ўваходзіць у чужую сям'ю, па справядлівай заўвазе А. В. Гуры, дакладна і выразна перадаецца сродкамі дэндралагічнага і вегетацыйнага кодаў рытуальных песень беларускай вясельнай абрарадавай паэзіі [11, с. 684]. Пачаткам вегетацыйнага цыклу як сімвалам злучэння маладых у шлюбных узаемаадносінах трэба лічыць, па меркаванні гэтага даследчыка, час, калі расліны і кветкі садзяць у глебу.

У беларускіх песнях вясельнай тэматыкі, як і ў рускіх, і ўкраінскіх, шмат прыкладаў падобных вершаваных радкоў. Як сведчаць велічальныя песні, падчас выканання вясельных рытуальных дзеянняў, на Віцебшчыне нявеста высаджвала ружу, а ў Гомельскім Палесці – звычайна сяяла ў полі *красу* (кветкі), мяту ці *расаду*: «*А хадзіла да Анечка па саду, / А сяяла скрozy сцежачку расаду. / Расце, расце мая расадка ў качанне, / Змяніся мая долечка з вянчання*» [6, с. 354]. У цэнтральнай частцы краіны, у прыватнасці, у Мінскай губерні, маладая дзяўчына сяяла *чырвоны* або *чорны* мак, калі спадзявалася на хуткае замужжа: «*Па двару хаджу, мак сею. / Узыдзі, узыдзі, чоран мак, / Узыдзі усходам зялёным, / Зацвіці цветам чырвоным, / Залатой макаўкай узрасці. / А зялёненъкі ўсход – братулькі, / Чырвоны цвяток – сястрыцы, / Залатая макаўка – жанишка*» [2, с. 287]. Існавала даўняе павер’е, згодна з якім беларусы лічылі: калі ў новай сям'і ў бацькоў мужа нявесту чакае добрая доля, тады яна абавязкова збярэ сваю пасаджаную красу.

Кветкі ўвогуле, кветкі на дрэвах, па меркаванні вучоных-фіолагаў і даследчыкаў фальклору, у tym ліку, А. В. Гуры, І. І. Крука, Л. М. Салавей, І. А. Швед, заўсёды сімвалізавалі маладосць, наяўнасць паміж хлопцам і дзяўчынай любоўных адносін, а таксама з’яўляліся сведчаннем хуткага абрарання імі шлюбу. З тэкстаў беларускіх вясельных песень вынікае, што сны

нявесты напярэдадні вянчання былі часцей за ёсё аб квітнеочым садзе, аб мнстве духмяных кветак і раслін у садочку нявесты, аб пышна квітнеочых ранняю вясною яблынях, грушах, вішнях, каліне, што раслі на бацькамы падвор’і:

Да каліна-маліна, божа, божа,	Хоць нямножка – кусочек
Да не стой, распускайся,	Томачцы на вяночак.
У белы цвет убірайся.	Да хоць адну ветачку
Мне твойго цвету ж трэба,	Візечку на кветачку

[5, с. 217].

У беларускіх народных вясельных песнях узгадваецца і **барвінак** – кветка, якая з’яўляецца добразычлівым сімвалам прыгажосці дзяўчыны. У адрозненне ад зялёной руты, галоўнай кветкі, што ўпрыгожвала вясельны вяночак нявесты ў любую пару года, барвінак карыстаўся значна меншай павагай сярод дзяўчат, якія збираліся да шлюбу. Неабходна заўважыць, што вясельны вяночак нявесты з’яўляўся не толькі надта прыгожым галаўным уборам нявесты пры вянчанні, выкананні абрадавых рытуальных дзеянняў і за святочным сталом маладых, але і выконваў ролю абярэгу маладой. Барвінак упляталі ў вясельны вяночак нявесты яе сяброўкі і дружкі дадаткова з іншымі выбранымі кветкамі: белай лілеяй, чырвонай ружай, калінай, сінім баравым васільком-валошкай, белым кмінам і іншымі «ўсялякімі краскамі». Паводле трапнай заўвагі Л. М. Салавей, «прайшоўшы розныя этапы падрыхтоўкі, вянок з барвінку, уквяціўшы галоўку маладой, нясе дабратворную магічную сілу, зразумелую носьбітам народных уяўленняў» [3, с. 141].

Звяяваў дзевак танок	З ясных зорачак,
Да выбраў сабе дзеўку,	Да ў лічачку сонца грэе,
<b>У барвінку.</b>	З падушачак вецер вее
Да ў яе вяночак	[7, с. 301].

Дзяўчына, якая збираецца да шлюбу, марыць аб шчаслівым жыцці ў замужжы, згадвае пра свой будучы лёс, з нецярпівасцю і засцярогай чакае прыезду да бацькоў свайго суджанага і сватоў, у той жа час звяртаецца за дапамогай да роднага бацькі, каб зберагчы любыя кветкі ад нечаканых гасцей: «Зачыння жа ты, мой татка, / Свой дубовы двор, / Штоб не ўехаў да Іванька / З баярамі на двор. / Не патаптаў руту-мяту / Сапагамі, / Не паязгаў барвяночак / За нагамі. / Зялёныя барвенкі / Ўсе зрастуцца, / Гады мае маладыя / Не вярнуцца» [6, с. 464].

*Лілея*, як ужо адзначалася, таксама часта ўпрыгожвала садочак дзяўчыны і вясельны вяночак нявесты: «Павілі вяночкі, павілі / Ні з руты, ні з мяты – / З шалвея, з дробных злачак, / З дробных злачак, з *лілеі*» [5, с. 254]. Белы колер кветак лілеі дадаткова падкрэсліваў дзяявочую чысціню і цнатлівасць: «У нашай панны маладой / Ёсць свой садочак. / Пашла Верачка ў садочак, / Звіла вяночак / Не з руты, не з мяты – / З белай *лялеі*...» [5, с. 290].

Вяночак, які прывозіў жаніх сваёй нарачонай, сімвалізаваў яе адлучэнне ад роднага дома і сябровак: «бо гэты *венчык* з розных цвет, / Завяжыць табе, маладой, свет» [5, с. 291]; «А гэты *венчык* ашука, / Ашук – / Iз ациом і маткай разлука, / Разлука» [5, с. 292 ].

Разам з тым, у старадаўнія часы ў вясельным вяночку беларускай нявесты галоўнай кветкай заўсёды лічылася *зялённая рута*, а зусім не чырвоная ружа або белая лілея. Да такой высновы прыводзіць вывучэнне і падрабязны аналіз шматлікіх песенъ, што складаліся нашымі продкамі на працягу некалькіх стагоддзяў пры выкананні абрадавых дзеянняў беларускага вяселля. У гэтым неабходна пагадзіцца з думкай наконт руты, выказанай Л. М. Салавей [4, с. 141].

Хаця ў мностве беларускіх вясельных песенъ парыўноўваеца або атаясамліваеца з існуючымі ў фальклоры вобразамі кветак-сімвалаў вегетацыйнага абрадавага кода

менавіта дзяўчына-нявеста, адзначаюцца некалькі песень аб мужчынскіх вобразах кветак, галоўным з якіх, на наш погляд, з'яўляецца *баравы сіні васілёк, або валошка*. У народных песнях вобраз гэтай прыгожай кветкі з мужчынскім імем падаецца, мяркуе Л. М. Салавей, як «узор нечага абсолютна дасканалага, добрага, надзеянага» [3, с. 235]:

Да і сіні **vasilі** зацвілі,  
Усю гару камяну пакрылі.  
Ішла Ніначка за цвяточкамі,  
А за ёй сужанька слядочкамі:  
– А падажды, Ніначка,  
падажды!

– Не буду стаяць і цябе ждаць:  
Я у бога сірата, а ты пан –  
Бяры сабе такую, які ты сам.  
– Пераехаў, Ніначка, я ўсю  
Русь –  
Не найшоў такой, як ты ёсць.  
Пераехаў, Ніначка, Русь –  
Украіну –  
Не найшоў, як ты, дзяўчыну

[9, с. 25].

*Vasilёk* сустракаецца на шляху малайца, які едзе да сваёй суджанай. Жаніх звяртаецца да кветкі з просьбай дапамагчы яму пераадолець перашкоды на шляху да каханай і яе бацькоў: «Сіненькі **vasilёchak**, / Пастаў на моры замочак: / К цесцетку пераехаці, / Мёд-віно перавезі...» [9, с. 38–9]

Спевакі ўсіхваляюць жаніха, надзяляюць яго ў рыфмаваных радках велічальныхных песень беларускага вяселля найлепшымі якасцямі, паразаўваюць з прыгожай кветкай: «Ай, вумненъкі, разумненъкі *Паўлютка* / К цешчы на двор **vasilёchкам** стелецца, / Ў ені лезець гарнушачкам коціцца, / Ў ату лезець чырвонаю мятаю, / За столікам саколікам верціцца, / Ля Матрункі блізёханька садзіцца» [1, с. 41].

Прыгожыя баравыя *sіnія vasилькі* выкананыя песень падчас вясельных абрарадавых дзеянняў нярэдка паразаўвалі з любымі, самымі дарагімі гасцямі святочнага стала: «Па загор’ейку *sіnія vasилькі* сіняцца, / Па застоллейку любыя госці

*садзяцца. / – Сініцеся, сінія васількі, сіненъка, / Садзіцеся, любыя госцейкі, шчыльненъка. / Па загор'ейку сінія васількі пазрэлі, / Па застоллейку любыя госці паселі» [9, с. 193 ].*

Аднак *vasilёk* у песнях не толькі сімвалізаў мужчынскі пачатак, але і разам з рутай, мятай, чырвонай ружай і іншымі раслінамі-часткамі вегетацыйнага кода беларускай вясельнай абрааднасці квітнее ў дзяўчыны ў садочку і ўпрыгожвае вясельны вяночак нявесты:

У агародзе два <b>vasilёchki</b> , Абодва сінюсенькі. У нашай Анечкі два <b>вяночкі</b> , Абодва раўнюсенькі. Адзін вяночак дзевачкі звлі, То з руты і з мяты,	Другі вяночак Валодзька прыслаў З чырвоненъкай рожы. Пахнююча мята вельмі <sup>–</sup> Насіць я не буду, Чырвоная рожа вельмі <sup>–</sup> Я ёю красіць буду
---	--

[5, с. 289–290].

Такім чынам, вегетацыйныя вобразы-сімвалы кветак, якія паўстаюць у тэкстах народных песенъ вясельнай абраадавай паэзіі беларусаў, перш-наперш, робяць яркім і глыбінным сэнс гэтых вершаваных радкоў; па-другое, праз парапінанні і прыклады псіхалагічнага паралелізму яны дазваляюць больш поўна зразумець паводзіны і ўнутраны свет, пачуцці і перажыванні ўдзельнікаў шлюбных урачыстасцяў, якія адбываліся шмат гадоў таму і працягваюць адбывацца зараз; нарэшце, па-трэцяе, гаворачы больш абагулена, раслінныя вобразы-сімвалы кветак у песнях, прысвечаных рытуальным дзеянням вясельнай абрааднасці беларусаў, уяўляюць сабою маленъкія часцінкі вялікай шматграннай духоўнай культуры беларускага народа.

## *СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ*

1. Беларускія народныя песні. Са зборнікаў П. Шэйна / склаў К. П. Кабашнікаў. – Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1962. – 430 с.
2. Беларускі фальклор. Хрэстаматыя / склалі К. П. Кабашнікаў, А. С. Ліс, А. С. Фядосік, І. К. Цішчанка. – Выд. 2-е, дап. – Мінск : Вышэйшая школа, 1977. – 840 с. з іл.
3. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя : у 2 т. Т. 1 : Акапэла – Куцця / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн., 2005. – 768 с. : іл.
4. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя : у 2 т. Т. 2 : Лабараторыя традыцыйнага мастацтва – «Яшчур» / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн., 2006. – 832 с. : іл.
5. Вяселле : Песні. У 6 кн. Кн. 2 / [склад. Л. А. Малаш ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 831 с., нот. іл. – (Беларус. нар. творчасць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).
6. Вяселле : Песні. У 6 кн. Кн. 3 / [склад. Л. А. Малаш ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 768 с., нот. іл. – (Беларус. нар. творчасць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).
7. Вяселле : Песні. У 6 кн. Кн. 4 / [склад. Л. А. Малаш ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; рэд. А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – 733 с., 8 л. іл. – (Беларус. нар. творчасць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).
8. Вяселле : Песні. У 6 кн. Кн. 5 / [склад. Л. А. Малаш ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; Рэд. А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 708 с. [8] л. нот. іл. – (Беларус. нар. творчасць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).
9. Гілевіч Н. С. Лірыка беларускага вяселля / уклад. і рэд. Н. С. Гілевіча. – Мінск : Вышэйшая школа, 1979. – 656 с., іл.
10. Голос з невычэрпнай і жыватворной крыніцы / склад. У. В. Аніченка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 464 с.
11. Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. – М. : Индрик, 2012. – 936 с. – (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования.)
12. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы ; уклад., сістэматызацыя тэкстаў і камент. В. І. Скідана, А. М. Хрушчовай ; уступ.

арт. Т. В. Валодзінай ; навук. рэд. А. С. Ліс. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2005. – 330 с. – (Беларуская народная творчасць).

13. Хазанава К. Л. *Вянок і вянец у гомельскім вяселлі* / К. Л. Хазанава // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час» : матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20-21 кастр. 2011 г. / УА «МДПУ імя І. П. Шамякіна» ; рэдкал. : А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2011. – С. 256–260.

## SUMMARY

Today, in the performance of any of the wedding ritual, in virtually every wedding song there is an image of flowers. Which in turn stresses the importance and responsibility of a ritual action.

Flowers accompany the bride during the wedding ritual, starting with a bachelorette party, to the team on Saturday, in the evening before the wedding, and to a wedding feast.

One of the main attributes of the bride's wedding dress is her wreath. It, in turn, makes the girlfriend or mother of the bride from living or paper flowers: apple, cherry, pear, rue, periwinkle, cornflower blue, and bunches of flowers and berries of viburnum.

Flowering plants, trees, flowers – and growing component of Dendrology codes Belarusian wedding rituals – often referred to folk singers chanting Wiltz, or herringbone, the bride and groom. Common to all corners of the country wedding tree has deep meaning, because it symbolizes the emergence in the near future for young first-born. Not accidentally wedding Wiltz had to be done entirely from the branches of a fruit tree or plant: apple, pear, cherry, cranberry.

Vegetation symbolic images of flowers that appear in the texts of folk songs of the wedding ritual poetry Belarusians primarily make vivid and deep meaning of these verses; secondly, through comparisons and examples of psychological parallelism they allow better understand the behavior and inner world, feelings and experiences of participants marriage celebrations that took place many years ago and continue to happen now; Finally, thirdly, more generally, vegetable symbolic images of flowers in a song dedicated to ritual actions wedding rituals of Belarusians, are small pieces of a large multi-faceted spiritual culture of the Belarusian people.

**Keywords:** rite, Periwinkle, cornflower, vegetation code image-symbol, wedding, groom, love, flowers, viburnum, lily, bride, plant symbols, rue, red popp.